

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАЎ БССР.

7 ы год выданьня.

Штодзённая газета

№ 7 (1602) Субота, 9-га студзеня 1926 г.

Лічбы і вывады.

У Польшчы толькі што скончыўся зьезд так званай польскай сацыялістычнай партыі. Што гэта за партыя—нашым чытачом ужо добра вядома з папярэдніх нумароў нашае газеты, і мы на гэтым пытаньні спыняцца не будзем.

Нас у працы зьведзі гэтай «сацыялістычнай» партыі цікавіць ацэнка палажэньня рабочае клясы і сялянства, якую даюць паасобна прадстаўнікі гэтай зьезду.

Сягоньня мы зробім ацэнку палажэньня польскага сялянства, якое па словах дэлегата зьезду ППС Квандзіна прадстаўляецца ў наступным выглядзе: у Польшчы надчыраецца дваццаць тысяч паноў, у карыстаньні якіх знаходзіцца аж дванаццаць мільёнаў гектараў зямлі. На кожную панскую гаспадарку прыпадае, такім чынам, па 600 гектараў. У гэты самы час два в паловай мільёны сялянскіх гаспадарак уладаюць толькі пятнаццацьцю мільёнамі, што дае ў сярэднім толькі шэсьць гектараў на кожную панскую.

Але гэта яшчэ не ўсё; шэсьць гектараў мае толькі сярэдняя сялянская гаспадарка, якіх у Польшчы, як кажуць, можна на пальцах пералічыць, большасьць сялянства складаецца з беднаты, якая карыстаецца значна меншым лікам зямлі—адным гектарам і менш. Значная частка з гэтых пятнаццаці мільёнаў гектараў сялянскай зямлі знаходзіцца ў руках багатага сялянства, тае званых кулакоў, якія для беднага селяніна зьяўляюцца можа аж гордымі ворагамі, чым пань.

Беднаму селяніну, такім чынам, ад усіх абшараў сялянскай зямлі застаюцца, як кажуць, толькі ножкі ды рожкі; два гектары для беднай сялянскай гаспадаркі лічыцца ўжо добра. Аб саўсім беззямельных мы ўжо не гаворым, для іх было б шчасьцем мець і адзін гектар, але і гэта на іхнюю долю ня выпала, бо ўсю зямлю захапіў пан, які менш як на пасьці сотнях гектараў жыць ня можа.

Мы, на жаль, ня маем пэўных ведаў аб землярарыстаньні ў Заходняй Беларусі, але аб'ектыўныя ўмовы і палітыка польскага ўраду стала ўшэўніваюць нас у тым, што палажэньне сялянства Заходняй Беларусі яшчэ горшае. Палітыка асідніцтва польскі ўрад умацняе ў Польшчы кулака, які окупіў зямлі вяжджваючых асіднікаў; у той жа час

такой палітыкой урад канчаткова задурнуў селяніна-беларуса. Для асідніцтва адбіраліся ня толькі двары расейскіх генэралаў, але і сялянскія надзель; такім чынам, зямлі ў сялян-беларусаў паменшылася, а людзей бяшчэўна прыбыло. Усё гэта сьведчыць аб тым, што лічба ў шэсьць гектараў для сярэдняй гаспадаркі ўсёй Польшчы павінна быць для Заходняй Беларусі значна паменшана. Можна ўпэўнена сказаць, што для беднай сялянскай сям'і Заходняй Беларусі кавалак зямлі ў два гектары зьяўляецца ўжо вялікім шчасьцем, але шчасьце гэта маюць нямногія.

Цікава для параўнаньня прывесці лічбы землярарыстаньня ў нас у савецкай Беларусі, у той краіне, якая знаходзіцца пад кіраўніцтвам більшавікоў, якіх ППС лічыць ворагамі сялянства. Пабахым што-ж зрабілі гэты «ворогі» для сялян.

Папершае—гэтыя «ворогі» адабралі ад паноў усю зямлю і перадалі яе сялянам; а зямлі гэтай было па перапісу 1917 г. аж дзевяць і палова мільёнаў дзсяцін. Праўда, частка гэтай зямлі знаходзіцца пад лесам, саўсім незначная частка павінна ў руках дзяржавы для пабулаваньня пакавальных савецкіх гаспадарак, а ўсе іншыя абшары перададзены ў рукі беззямельнага і малазямельнага сялянства. Селянін Савецкай Беларусі мае не адзін, або два гектары на кожную гаспадарку, як гэта мы бачым у Заходняй Беларусі, але, у сярэднім, каля дзсяці; беззямельных-жа ў нас амаль усюм няма.

Сялянам аддадзена ўсё, што было. Перад савецкай уладай, такім чынам, ня можа ўжо стаць пытаньне аб пашырэнні плошчы землярарыстаньня сялян, а паўстае другое пытаньне—аб палепшаньні формаў землярарыстаньня.

Савецкая ўлада на гэты шлях і стала, яна ўсімі магчымымі сродкамі дапамагае сялянству павялічыць даход ад сваёй гаспадаркі праз падняцьце культуры, землярарыстаньня, праз палепшаньне жылля і г. д.

Вось што робяць для сялянства «ворогі» яго—більшавікі; і калі б гэта самае рабілі для яго і яго «прыхільнікі» ППС,—тады б толькі яны сталі вапраўднымі прыхільнікамі. А пакуль што селянін добра ведае—хто яго вораг і хто прыяцель.

Нямецкія фашысты рыхтуюць пераварот.

Нямецкія газеты паведамляюць аб падрыхтоўчых працах ва ўсходняй Прусіі да фашысцкага перавароту. Пад кіраўніцтвам афіцэра генэральнага штабу фон-Аўра арганізоўваецца ф-ка амуніцыі і зброі для фашыстаў.

Нямецкі ўрад ведае аб працы «сваіх» фашыстаў, але нічога ня робіць.

Аўстрыйскія меншавікі патрабуюць гандлёвага ўгавору з СССР.

ВЕНА. Канфэрэнцыя прадстаўнікоў аўстрыйскіх меншавікоў і прафсаюнаў арганізацый заявіла, што найлепшым спосабам змагацца з беспрацоўем зьяўляецца падпісаньне гандлёвага ўгавору з СССР.

Вялікае разводзьдзе ў Заходняй Эўропе.

«Міжрабром» дапамагае падар-пейшым у Бельгіі.

Водуг ініцыятывы Прафінтэрну і прапагандаі ваікаўленых рабочых арганізацый, Міжрабром пачаў рабіць дапамогу падарпейшым ад разводзьдзя ў Бельгіі.

У Францыі затоплена некалькі пасёлкаў.

ПАРЫЖ. На абшары каля зьяўляючыхся рэчак Марвы і Сены затоплена вадой некалькі гарадзкіх пасёлкаў.

Астрожны рэжым у Англіі.

ЛЭНДАН. Як вядома, астрожны рэжым, што існуе ў Англіі, зьяўляецца адным з самых цяжкіх у свеце. Засуджаньня ў лістападзе леташняга году 12 ангельскіх камуністаў пераносіць увесь цяжар гэтага рэжыму. Яны разьмешчаны па асобных камерах, павінны ўставаць вельмі рана, а з 8 в палов. гадзін вечара ня маюць ужо святла.

Курцы і размаўляць забаронена. Ім не дазваляецца мець газет, і яны павінны абмяжоўвацца нямногімі кніжкамі з астрожнае бібліятэкі з даволу астрожнае адміністрацыі. Права перапіскі абмежавана адным лістом у месяц. Спарткавыя і прыяцельскія даваляюцца таўсама толькі адзін раз у месяц. Але нават гэтыя нязначныя «па-лёўкі» парушаюцца астрожна адміністрацыяй. Жыцьцё зьяўляецца камуністаў праходзіць вельмі манатонна.

Удзень яны выпраўняюць некаторыя работы, напр., Вітрынгам прапуе ў астрожнай кухні, Вэль, Галахер, Польші і Мерфі робяць паштовыя канвэрты, а Інгліс, Мак-Манус, Кэмпбэль, Агност і Кат шыюць сарочкі.

У апошнія тыдні ў кожную нядзелю перад будынкам астрогу адбываюцца дэманстрацыі рабочых, якія падходзяць да сьцен са сьцягамі, факельмі і з рэвалюцыйнымі сьпевамі.

Раскол у ангельскай лібэральнай партыі.

ЛЭНДАН. У аўтарытэтных парламанцкіх колах ходзіць упартыя чуткі аб намірэньні Лейд-Джорджа адлучыцца ад лібэральнае партыі. Кажуць, што Лейд-Джордж адмовіцца ад удзелу ў кіраваньні лібэральнаю партыяю і створыць уласную арганізацыю для прапагандаваньня праекту зямельнае рэфармы. Ва ўсякім разе Лейд-Джордж ня будзе старшынё лібэральнае фракцыі палаты абшчынаў на будучай сесіі.

Выдатныя лібэральныя абгаварваюць пытаньне аб магчымасьці блёву з правам крылом рабочае партыі.

Выкрыты забойца Эрцбэргера.

ВЕНА, 5-І. Згодна неправеранага яшчэ паведамленьня, у Аўсэа (Аўстрыя) арыштаваны забойца Эрцбэргера—Шульц, які пражываў пад чужым прозьвішчам.

(Эрцбэргер—выдатны нямецкі палітык, адзін з правдыроў левага крыла партыі цэнтру, у 1918 годзе ў якасьці нямецкага парламентарна заключыў перамір'е в савецкімі на заходнім фронце, быў прыхільнікам радыкальных фінансавых рэфармаў; забіты правымі ў 1920 годзе.)

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА: На 1 месяц — 70 к. « 3 « — 2 р. « 6 « — 4 » На 1 год — 7 » Зьмена адрасу—10 кап.	ПЛАТА ЗА АБВЕСТІ: За радок непарэлі пасьля тэксту — 50 кап. За радок непарэлі пасярод тэксту — 1 руб. За радок непарэлі перад тэкстам — 1 р. 50 к. Сьпешныя—на 50 проц. даражэй. Звыш тэрыфу бяроцца 10 проц. налогу.	ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦЫ: за 1 дакумант—60 кап., за кожны дадатковы—30 кап. Беспрац. і чырвонаармейцы за 1 дакумант—15 кап., за кожны дадатковы—5 кап. Публікацыі ЗАГС'у—5 руб.
---	---	--

Надпіска прымаюцца ў Монтрагэнтэ Друку, на ўсіх аддзяленьнях Бел. Дзярж. Выдавецтва і на ўсіх паштова-тэлеграфных канторах.
Абвесткі прымаюцца канторай газеты: Менск, Савецкая, 63. Тэл. № 478 і Бел. Дзярж. Рэдакцыя.
АДРАС РЭДАКЦЫІ—Менск, Савецкая, 63. Тэл. № 478. Тэл. рэдактара—769.

Па незалежных ад рэдакцыі прычынах, сёньнешні нумар газеты выходзіць на 6 старонках.

Праезд праз Менск у Маскву дэлегацыі польскага сойму.

Сёньня праезджае праз Менск у Маскву польская соймавая дэлегацыя ў складзе дэпутатаў: Васыльчука (украінскі соймавы клуб), Ярэміча (белар. сойм. клуб), Ваевудзкага (незал. сялянская партыя), Дзідзюка, Гельмана, Брыля, Міотлы, Розумэка, Федаркевіча і Гапынскага.

Тактыка францускае кампартыі выпростваецца.

ПАРЫЖ. ЦК францускае кампартыі склікаў агульны сход членаў партыі, каб растлумачыць палітычны сэнс адкрытага ліста, з якім зьявіўся да членаў партыі апошняга партыйнага канфэрэнцыі. Тэв. Трэн заявіў на сходзе вось што:

— Пры практычным ужываньні лёзунгу аб адзіным фронце мы дапусцілі некаторыя памылкі. Мы часамі зьмешвалі партыйную прапаганду з лёзунгам адзінага фронту. Напр., партыя была і застаецца прыхільніцаю братаўня з рыфамі, эвакуацыі Марока і рабочага кантролю, але нельга казаць рабочым: «калі вы не зьявіцеся прыхільнікамі гэтых нашых лёзунгаў, дык у нас з вамі ня можа быць адзінага фронту». Калі рабочыя стаяць за мір, за па-

датак на капітал, дык мы павінны прапанаваць ім дзейнічаць супольна! ў працэсе агульнае працы даводзіць ім, што іх палавінчатая патрабаваньні нічога ня варты. Бо, каб дамагчыся міру, патрэбна братаўня, каб мір стаў моцным, патрэбна эвакуацыя; каб прымусіць капіталістаў плаціць, трэба нацыяналізаваць банкі і ўстанавіць манополію замежнага гандлю. Памылка наша была ў тым, што ў нас паларэдня ўмова зьяўлялася якраз тое, што павінна было зьявіцца вынікам. Нам трэба адмежавацца ад апаратуры, сьхожых з Лёрыё, патрабуючых ад нас лёзунгаў, з якімі былі б згодны рэфармісцыя правдыры. Мы павінны заснаваць адзін фронт усялякую арганізацыю, якая стаіць па грунце клясавога змаганьня.

Кампанія ў Нямецчыне проці выплаты магнатам за канфіскаваную маёмасьць.

БЭРЛІН. Пасьля таго, як нямецкая кампартыя заявіла аб сваім намеры правесці ўсенароднае галасаваньне наконт звароту нацыяналізаваных маёмасьці і іншае маёмасьці бышага імператарскага двара, адбылася канфэрэнцыя прадстаўнікоў шэрагу арганізацый аб гэтым пытаньні. У канфэрэнцыі бралі ўдзел прадстаўнікі кампартыі, нямецкага саюзу свакою, лігі правоў чалавека міжнароднага саюзу кабет, ледэбураўскага сацыялістычнага саюзу, саюзу дзяржаўных служачых, саюзу сельскіх гаспадароў-вытворцаў, рабочых

спартыйных саюзаў, чырвонага саюзу франтавікоў, Межрабпому, нельсонаўскага саюзу і інш.
Пасьля ўсебаковага абмеркаваньня пытаньня аднагодна ўхвалена паставава дамагацца агульнымі сіламі народнага рашэньня супроць звароту. Для ажыццэўленьня рашэньняў канфэрэнцыя выбрала спецыяльны камітэт. Меншавіцкая партыя на канфэрэнцыі ўдзелу ня брала. 12 студзеня прадстаўнікі ўдзельнічаючых у камітэце арганізацый пададуць у міністэрства ўнутраных спраў прапановы аб народным вымаганьні.

СССР спыніла даваць заказы польскай прамысловасьці.

ВАРШАВА. «Кур'ер Чырвоны» паведамляе: польскія прамыслоўцы надзвычайна заапакоены тым, што гандлёвае прадстаўніцтва СССР спыніла перадаваць заказы польскай прамысловасьці. Газета выказвае думку, што пазыцыя гандлёвага прадстаўніцтва выклікана загадкавым Польшчаю ўпарадкаваньня консульскае канвэрцыі в СССР.

Выступленьне савецкіх футбалістаў у Парыжы.

ПАРЫЖ. Савецкая футбольная каманда, якая зараз знаходзіцца ў Парыжы, прапанавала парыскай сэкцыі Люцэрнскага (жоўтага) міжнароднага спартыўнага аб'яднаньня наладзіць спартыўныя каманды ў Парыжы, але не атрымала адказу на сваю прапанову.
З 10 студзеня савецкая каманда будзе гуляць у Страсбургу.

У панскай Польшчы.

Бунт вязьняў у хэнцыне.

З студзеня г. г. адаруся ў Хэндынскай турме бунт вязьняў. Нездавольныя зьверскім абыходжаньнем турэмнае адміністрацыі, вязні перабілі ўсе пыбы ў вокнах камераў і пачалі ламаць дзверы. Прысяхнушы ў турму пракурор вызваў некалькі атрадаў паліцыі. Пасьля паліцэйскага «замірэньня», у часе якога шмат вязьняў паранена і пачынальнікі бунту пасаджаны ў адзіночныя камеры, бунт спыніўся.

Партыйная нарада польскіх фашыстаў.

ВАРШАВА. Адбылася патайна нарада кіраўнікоў фашысцкіх арганізацый. На нарадзе абмяроўвалася пытаньне аб арганізацыі выступленьня супроць ураду. Было прапанавана скарыстаць для гэтае мэты бунты беспрацоўных у Познані.

Пер:нос лодзінскіх фабрыкаў у Югаславію.

Паміж Лодзінскімі ткацкімі прадпрыемствамі і прадстаўнікімі ткацкіх прадпрыемстваў Югаславіі вядуцца перагаворы аб пераводзе значнае часткі ткацкіх фабрыкаў Лодзі ў Югаславію. У гэтай умове прымаюць таўсама ўдзел Аўстрыйскія і Чэхаславацкія капіталісты.

Збор золата для польскага банку.

Львоўскі магістрат выпусціў азову да насельнасці і Львова, у якой ён за-незьнем сваіх прадпрыемстваў.

клікае да складаньня волата і іншых каштоўнасьці у польскі банку дзеля павялічэньня яго залатога запасу.

Маршалак сойму Ратай хоча пашырыць гэты пачын на ўсю Польшчу.

Варта ўспамінуць, што польскі ўрад ужо адзін раз збіраў у насельнасці золата на «нацыянальны фонд», але растражырыў яго ў найгоршым спосаб.

На гэты раз, мусіць, лёгкаверных дурняў нават у Польшчы мала знойдзецца.

Найлепшы доказ прамысловага крызісу.

31 сьвежня 1925 г. скончыўся тэрмін куплі прамысловых патэнтаў на 1926 г.

Даньня на Лодзінскай акрузе паказваюць, што 50 проц. прамысловы фірмаў II катэгорыі адмовіліся ад патэнтаў на будучыню ў зьявязку з зачы-

Паўстанцкі рух у францускіх калёніях.

Жыхарства абурана палітыкаю дэ Жувэнэля.

АНГОРА. Жыхарства Сіры глыбока разачаравана палітыкаю новага францускага вярхоўнага камісара дэ-Жувэнэля. Дэ-Жувэнэль ня толькі беспэрамонна адхіліў патрабаваньні сірыскага к-ту ў Александрыі, але сваёю заяваю ў Бэйруце: «Вайна ўсім, хто хоча вайны», абвясціў самую няшчадную вайну паўстанцам. Паўстанцы напружваюць усю сілу, каб нанесці французам рашучы ўдар, пакуль прыбудуць новыя францускія падмацаваньні (у дарове знаходзіцца каля 10.000 францускіх салдат).

Дэ Жувэнэль ізноў увайшоў у кантакт з ровнымі клерыкальнымі групамі, з якімі перарваў зносіны яго папярэднік генэрал Сарайль. Дэ-Жувэнэль ня толькі авольніў усіх чыноўнікаў, якія служылі пры Сарайлі, але узяў нават назад тых нязначных ўступіў, якія Сарайль зрабіў магматанам. Ёзуты, в якімі змагаўся Сарайль, выказваюць гарачыя сімпатыі дэ-Жувэнэлю, якога П. В. лічаць дастойным наследнікам генэрала Гуро (першы францускі камісар у Сіры).

Зварот дзрузаў да Англіі.

АНГОРА. Дэлегацыя дзрузаў перадала ангельскай уладзе ў Палестыне пэтыцыю у якой просіць аб далучэньні іх абласьцей да падмандатнае ангельска Палестыны.

Няўдача французаў пад Дамаскам.

АНГОРА. Пасьля заяўнае бамбардыроўкі францускі гарнізон Дамаску зрабіў вылазку проці паўстанцаў, якія асідзілі горад. Войка скончылася поўнаю перамогай паўстанцаў пад французамі. Камандуючы гарнізонам генэрал Гамелен ватрабаваў падмацаваньня.

Посьпехі Абд-Эль-Кэрыма.

ЛЭНДАН. Абд-Эль-Кэрым ўжывае рэпрэсіі проці тых пляменьняў, якія пачаліся гішпанцам. Нядаўна Абд-Эль-Кэрым выступіў проці вялікага пляменьня Бонімеся.

Ёсьць адзакі, што прэстыж Абд-Эль-Кэрыма ўзрастае, і што ён цьвёрда рашыў праводзіць далей зьяганьне проці Гішпаніі і Францыі.

Нарада ЦКК КПБ(б).

8 студзеня адчынілася нарада членаў ЦКК разам з упаўнаважанымі ЦКК, старшынмі акруговых КК і сярэтароў вайсковых парт. камісій.

Нарада дзяс:

1) Аб практычных выніках і аб пра-

цы органаў КК—РСІ па дырэктывах XIV З'езду Усесаюзнай КП(б).

3 дакладам выступіў старшыня ЦКК т. Радус-Зяньковіч. У нарадзе прымае ўдзел 25 чалавек.

У белай Латвіі.

Перад павялічэннем мытнага тарыфу.

Латвійскі ўрад выбіраецца ў хуткім часе павялічыць мытны тарыф. У зьвязку з гэтым заўважаны ў апошнія дні надта вялікі прывоз тавараў з заграшніцы.

Як піша «Сегодня» (3-І), гэты прывоз тавараў дашоў да такіх разьме-

раў, што пагражае гаспадарчаму і фінансавому становішчу Латвіі.

Пагроза ураджю.

Адлігі і дэжджы апошніх дзён выклікаюць вялікую трывожу за сёлетні ўраджай ваімага жыта і пшаніцы.

Гэтая пагроза ўраджю яшчэ больш павялічваецца ў Курляндыі, бо там у гэтым годзе вусім ня было сьнегу.

Весткі адусюль.

Шматлікія арышты сярод камуністаў у Рыме.

РЫМ, 5-І. У Рыме зроблена шмат арыштаў сярод камуністаў. Між арыштаванымі знаходзіцца камуніст Каўвасано, які падрыхтоўваў кангрэс італьянскае кампартыі.

НОВЫ ўРАД У БАЎГАРЫІ.

Цанкоў — старшыня парламанту.

ВЕНА. Баўгарскі народны збор (парламант) выказаў давер'е ўраду Ляпчавы. Цанкаў абраны старшынёю народнага збору.

Твар агентаў містэра Хікса.

ЛЕНДАН, 5-І. Равейшы пачальнік тайнае паліцыі Тампсон, які набіў вядомасьць тым, што пры ім у 1921 г. у літаграфіі паліцэйскае ўправы Леўдэну друкавалася фальшывая «Правда», засуджан разам з кабетаю, з якою ён знаходзіўся, да штрафу «за парушэньне грамадзянскае дапаказнасьці ў Гайд-парку».

1 мільён далараў за 3 дні — за работак Форда.

НЬЮ-ЁРК. Дэлегат штату Ільінойса яздаўна ў палаце дэлегатаў паведаміў, што заробаткі Форда і яго сына даходзяць вараз да 1 млн. далараў за 3 дні. Калі іхнія заробаткі будуць у далейшым расьці ў такой-жа прапорцыі, дык праз 11 год заробаткаў дойдзе да 1 мільёну далараў у дзень.

Дэлегат далей вызначыў, што калі-б Форд з моманту нараджэньня пачаў лічыць свае грошы, «працуючы» па 8 г. у дзень в прадукцыйнасьцю банкаўскіх арцельшчыкаў-прафэсіяналаў, дык ён ня змог-бы пералічыць да гэтага часу і палавіны сваіх багацьцяў.

Аб падрыхтоўцы спраў па землянадзяленьню.

У нумары 2 (1597), ад 3-І 26 г. за подпісам «Нізавы працаўнік», зьмешчан артыкул пад назвай «Непатрэбная цяганіна».

Аўтар гэтага артыкулу ня можа ніяк згадзіцца з тым, што справы па землянадзяленьню павінны падрыхтоўвацца ў такім-жа парадку, як і справы па землянапарадкаваньню.

Даўшы прыгожую назву свайму артыкулу, аўтар з першых-жарадкоў гаворыць аб тым, што галоўным тармазам у работах па землянадзяленьню мінулым летам зьяўлялася тая прычына, што справы вусім ня былі падрыхтаваны. Значна, адразу выходзіць са слоў «Нізавага працаўніка», што падрыхтоўка не зьяўляецца такой уж непатрэбнаю цяганінаю. Якраз і маецца больш усёго цяганіны тады, калі справы не падагатаваны.

Больш усёго і амаль выключна «Нізавы працаўнік» пратэстуе супроць разгляду спраў па падрыхтоўцы ў зямельных камісіях, лічачы якраз гэты рагляда самай сапраўднай цяганінай. Чаму-ж т. «Нізавы працаўнік» згаджаецца з тым, што справы па землянапарадкаваньню могуць разглядацца па два разы, а справы па землянадзяленьню — не. У чым па ягонаму будзе заключацца «тэхнічная падрыхтоўка», калі яна нікім ня будзе зацьверджана? Ласьне ў тым, што каморнік выедзе на месца і ўпэўніцца, ці ёсьць там зямельны ўчастак, які яму трэба будзе летам разьмеркаваць? Во абмершчы-жа што ён знойма ня зможа, а спісы надзяляемых складаць бескармына, калі яны ня будуць нікім разгледжаны.

Пры правядзеньні-ж падрыхтоўкі па землянапарадкаваньню таксама не складаюцца канчатковыя праекты, а толькі папярэднія, якія часта пры выкананьні справы вусім пераінававаюцца. Там таксама ёсьць частка «прымусо-

вага», бо пры землянапарадкаваньні больш гаспадарка абрэзваецца, чым пры землянадзяленьні, пры якім лік абрэзваемых памяншаецца згодна доктрэнэ Саўнаркому ад 6-VI 25 г.

Але-ж усёкая падрыхтоўка спраў па землянапарадкаваньню дэляга таго, між іншым, і праводзіцца, каб у выніку яе былі вырашаны ўсе спрэчкі аб правах на зямлю, каб пры выкананьні справы можна было заняцца землянапарадкаваньнем ў літэральным значэньні гэтага слова.

Чаму «Нізавы працаўнік» лічыць, што пры падрыхтоўцы спраў па землянадзяленьню мы не выяўляем правых адносін і таму ніякае судовае замацаваньне не вылікаецца сутнасьцю справы?

Пры гэтых-жа справах таксама будуць спрэчкі аб тым, хто з беззямельных ці малазямельных грамадзян мае пераважнае права на зямлю в данагага вучастку, будзе таксама і гаспадарчыхнічны бок справы, напр., ці «арганізаваць на даным вучастку пасёлка, ці даць яго ў прыраз і г. д. У гэтым патаньні таксама могуць быць зацікаўлены грамадзяне. А хто-ж яе не зямельныя камісіі могуць ўсе гэтыя пытаньні вырашыць? А калі яны не разгледзяць гэтых пытаньняў пры падрыхтоўцы, дык пасля выкананьня ўсе праекты «нізавага працаўніка» могуць быць зьменены і прыдзецца перапрацаваць іх на-нова, дый яноў пуськаць па тых самых камісіях. Ці можа ўсе справы прайдуць бяз спрэчак? Я дык гэтага ня лічу.

«Патрэбаму», т. нізавы працаўнік кажа, што «справа землянадзяленьня праводзіцца ў абавязковым і тэрміновым парадку». А ласьне-ж невядома, што і землянапарадкаваньне можа праводзіцца ў тэрміновым і абавязковым парадку, па пастанове зя-

У саюзных Рэспубліках.

Маскоўскія працаўнікі друкуюць за пастановы 14 партз'езду.

МАСКВА, 8 І. У Доме Прэсы адбыўся сход камуністаў—працаўнікоў друку Масквы, прысьвечаны вынікам 14 партыйнага з'езду. Аднагодна ўхвалена рэзалюцыя, у якой сход далкам і поўнасьцю далучаецца да рэвалюцыйна-маскоўскага актыву па дэкладах аб выніках з'езду і выказвае цьвёртую ўпэўненасьць у тым, што працаўнікі друку-камуністы будуць у першых шэрагах у справе выкананьня рашэньняў з'езду, у справе замацаваньня левіскага бальшавіцкага адзінства.

Арганізуюцца цэнтральны і мясцовыя кааперацыйныя саветы.

МАСКВА. Па дакладу фракцыі Цэнтральнага Кааперацыйнага Савету аб яго працы ЦК УКП, з мэтай арганізаваць кіраўніцтва распацоўкаю і правядзеньнем агульных пытаньняў кааперацыі і пагадзіць працу асобных галін кааперацыі на аснове поўнага ажыццяўленьня дырэктывы партыі, знаходзіць мэтагодным арганізацыю цэнтральнага і мясцовых кааперацыйных саветаў. ЦК партыі даручыў фракцыі савету вадзіць у склад цэнтральнага савету прадстаўнікоў мясцовых кааперацыйных саветаў, распацоўваць пытаньне аб мэтадах далейшае працы і зьяўляць асабліваю увагу на дапамогу арганізаваць мясцовыя саветы і кіраваць іх чынасьцю.

Дырэктывы ЦК Усес. КП аб паляпшаньні арганізацыйнае працы кааперацыі.

МАСКВА. Па дакладу кааперацыйнае нарады ЦК адначыў, што не вжажучы на ўзмацненьне увагі да арганізацыйнае працы ва ўсіх галінах кааперацыі, дырэктывы ЦК у галіне арганізацыйнае працы выконваюцца ня вусім звадальваюца. Прычыны гэтага: слабая увага кааперацыйных цэнтраў і органаў да сапраўднага вывучэньня сваёй нізавой сеткі, слабое папярэньне інструктарскага апарату кааперацыйных органаў кваліфікаванымі партыйнымі сіламі, недастатная ўвага кааперацыйных цэнтраў да працы падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі працаўнікоў для месц; сельскасаюз і Усесаюзнае на выбарні сходаў в прадстаўнікоў пацкааперацыі; праца па ўдзяленьню жанчын, асабліва сялянак, у кіруючыя органы кааперацыі ўзмацнілася мала.

ЦК прананавуў фракцыям кааперацыйных цэнтраў выправіць гэтыя зганьні ў наступнай арганізацыйнай чынасьці.

мельных органаў. Але ўсё-ж такі падрыхтоўка ў такіх выпадках зьяецца праводзіцца і ня лічыцца цяганінай.

А вась далей, т. «нізавы працаўнік», дык ужо вусім размахнуўся, як кажуць. Ён сьмэляецца на пастанову АКВК, якая прылецена да зьрыткі абезьжы № 37 якая не да рэчы.

Я прывожу даслоўна гэтую пастанову, яна вусім кароткая. Чытайце: «зямельныя ўстановы надзяляюць грамадзян зямлі ў парадку ўстаноўленым арт. 15-га вям. код. і пунктамі 5 і 6 інструкцыі НКЗ ад 15 красавіка г. г., а іменна ў складаных выпадках пры разьмеркаваньні сярод насельніцтва запаснага фонду шляхам складаньня праекту каморнікам, у прасьцейшых-жа выпадках надзяленьня зямлі таго ці іншага землякарystalьніка шляхам складаньня праекту старшынёю сельсавету. Складзены праект прад'яўляецца вобчату і зацікаўленым старшынцам і ватым справа аб надзяленьні разгледзіцца зямельнай камісіяй у якасьці землянапарадкаўчай справы ў адчынным судовым пасяджэньні в вызывам старон».

Я не зьмяніў нават знакаў прыпынку. Дык вась абезьжы № 37 і прадугледжвае падрыхтоўку землянапарадкаўчэлямі ў першую чаргу такіх вучасткаў, да якіх магчыма будзе стварыць новыя паселішчы, а ў другую—якія пойдучь у прыраз зямельным вобчатувам (не асобным карыстальнікам).

Тыя-ж вучасткі, якія вызначылі па разьмеру, ня будуць падрыхтоўвацца каморнікам.

Гэтым чынам, абезьжы № 37 можна лічыць толькі разьвіццём пастановы АКВК ад 16-X п. 4, а не пярэчачым яму.

І выходзіць, што «нізавы працаўнік» паглядзеў на абезьжы толькі зьяўну, а з пачатку не пацікавіўся яго працягтаць.

Цэнтральны працаўнік.

Пастанова Саюзнага СНК аб забароне абкладаць хлебны галіны зборамі.

МАСКВА. Каб скараціць накладныя выдаткі, а таксама, каб дасягнуць рэнтабельнасьці вывазу і зьяманьня прадажных цэн на хлеб, Саюзны Савет Народных Камісараў забараніў усім саветам народных камісараў са-

юзных рэспублік, а таксама краёвым абласным і губэрскім выканкомам уласную адказнасьць старшын, дзвю аб'яваў зборам з хлебнага галіны, не прадбачаным законам.

Тав. Пашкоўскі—часовы кіраўнік цэнтральнае статыстычнае ўправы СССР.

МАСКВА. Згодна прасьбы т. Папова, Саюзны Савет Народных Камісараў пастанавіў вызваліць яго ад пасады кіраўніка Цэнтральнае Статыстычнае Управы СССР і навачыць, чым вызываючым абавязкі кіраўніка т. Пашкоўскага.

нае Управы СССР і навачыць, чым вызываючым абавязкі кіраўніка т. Пашкоўскага.

Меры змаганьня з алкагалізмам.

МАСКВА. Цэнтральная страховаая рабочая нарада пры Нар. Кам. Працы пастанавіла неадкладна распацаць плянавае змаганьне в алкагалізмам сярод працоўных. Народа вызначыла Нар. Кам. Аховы Здароўя, што неабходна ў пільным парадку праводзіць сярод

шпрых мас асьветваю кампанію проць ужываньня сьпіртных выпівак палпацацкія аслаьці плян арганізацыйны сеткі ўстаюў для лячэньня алкагалізаў і адшукаць на гэта неабходныя сродкі.

Запросіны савецкіх вучоных на міжнародны зьезд гэолёгаў.

ЛЕНІНГРАД. Акадэмія Навук атрыма ла запросіны прыслаць сваіх прадстаўнікоў на суьветны гэолёгічны кангрэс, які адбудзецца ў Мадрыдзе.

Перздача лясоў сялянству РСФСР.

МАСКВА. Да 1 студзеня 1926 было вьывачана перадаць сялянству па РСФСР прыблізна 18 мільёнаў дэсяцін лэсу і ў зямельны фонд 7 мільёнаў дэсяцін. Да 18 сьнежня 1925 г. лэсу сялянству фактычна перададзена 17.700.000 дэсяцін і ў зямельны фонд—5.300.000. Падрыхтавана да перадачы сялянам 2.300.000 дэсяцін і ў зямельны фонд 3.600.000 дэсяцін, т. г. на 18 сьнежня 1925 году выкаваны 95 в паловаю процантаў заданьня в перадачы лясоў сялянству і 128 проц. па перадачы лясоў у зямельны фонд.

Перадача лэсу сялянам у Ленінградзкай губ.

ЛЕНІНГРАД. У Ленінградзкай губэрні перадача лясоў сяляно масцовага значэньня скончылася. Усяго перададзена 890.000 дэсяцін лэсу.

Справа перасяленьня сялян Сібіру.

МАСКВА. Экспэдыцыя Наркамземе РСФСР, камандыраваная ў Сібір і в Далёкі Усход, взнала, што на Далёкі Усход у працягу наступных 10 гадоў можна перасяліць больш 1-го мільёна чалавек, прычым толькі ў Прыморскую губэрню можна перасяліць гэты час каля 500.000 чалавек. У Сібіры наметаны шырокі плян чыгуначнага і шасовага будаўніцтва, а галасьць магчымасьці сяліцца ў паўднёвых раёнах тайгі, якія знаходзяцца каля спэаўных рэчак.

Новыя залезы платыны на Урале.

ЛЕНІНГРАД. Экспэдыцыя Акадэміі Навук адшукала на Памірным Урале новыя залезы платыны.

Праца зямельнае плянавае камісіі пры Наркамземе РСФСР.

МАСКВА. Зямельная плянавая камісія ў 1926 г. значна пашырае працу. Арганізуюцца пасталыя камісіі ў вядомых лепшых спецыялістаў па ўважэньні сельскае гаспадаркі в патаньняў ўнутранага і замежнага гандлю, в асноўных галінах вьтворчасьці, в даатках, транспарту, тарыфаў, крэдыта кааперацыі і спецыяльным культурна-асоьвэ камісіі пакладзена праца, каб в гадоўці плян Наркамзему РСФСР агульнаю эканамічнаю палітыкаю дэляжавы ў галіне сельскае гаспадаркі.

П'есы з савецкага быту ў амэрыканскіх тэатрах.

ЛЕНІНГРАД. Ленінградзкае таварыства драматычных п'сьмьенікаў атрымала прапанову ад амэрыканскіх антрэпрэяёраў прыслаць у Нью-Ёрк некалькі п'ес з савецкага быту.

Ухвала цэнтральнае выбарчэ камісіі аб пашырэньні складу сельсаветаў.

МАСКВА. Цэнтральная выбарчэ камісія прызнала мэтагодным у асобных выпадках дапуськаць павялічэньне складу сельсаветаў выш 50 чал. у тым мясцовасьцях, дзе сельскія саветы аб'яўляюць больш 5000 чалавек жыльцоў вва. Пастанова гэта пададзена вярном зацьверджаньне прэзьдыуму ЦВК.

Стары рэвалюцыянер—вынаходца.

ЛЕНІНГРАД. Рабочы Вараўкоў—член 6. Пецярбурскага Савету Рабочых Дэлегатаў у 1905 годзе,—зработіў тэатры вэрстат, які дае магчымасьць павялічыць вьтворчэсьць на 100 проц. Ленінградзкі тэатральны трэст пастанавіў зрабіць на спробу некалькі такіх вэрстатаў.

Замест царквы—млын.

УРАЛЬСК. У пасёлку Ташлімскім ілеоскага павету сяляне прыстасавалі царкву пад млын.

Жалезныя вырабы на вёску.

МАСКВА. Сельскасаюз склаў некалькі ўгавораў з Уралмэтам і Мэталісіндыкатам на пастаўку для вёскі жалезных вырабаў. Згодна ўгавору жалеза на строхі павіна быць дастаўлена 675.000 п. і гатунковага—490.000 п.

У чырвонай Украіне.

Українізацыя спецыялістаў.

Пасля дакладу Наркамасьветы пра ўкраїнізацыю спецыялістаў, цэнтральная камісія для ўкраїнізацыі савецкага апарату пры Сав. Нар. Кам. вызначыла 5-ці месячны тэрмін, пачынаючы в 1 студзеня 1926 г., на працягу якога спецыялісты ўсіх вьведатваў павінны належна вьвучыць україноскую тэхнічную тэрміналёгію.

Нашы зігатоўкі і вьваз лэну.

МАСКВА. У працягу кастрычніка, лістапада і сьнежня Усерайскай Саюзнае кааперацыі загатаваў 1.800000 пуд. ільнянога валакна. З гэтае колькасці 400.000 пуд. перададзена нашай прамысловасьці, рэшта будзе вьвезена ваграніцу. Галоўным рынкам зьбату лэну зьяўляецца Англія. Саюз вьшуквае новыя рынкі зьбату і вьдзе перамовы з Японіяю.

Уцэкачы з Баўгарыі.

АДЭСА. У Адэсу на італьянскай паракходзе в Баўгарыі прав. Канстанцінопаль прыхала 7 палітэмігрантаў. Яны апавядаюць, што ва ўсім краі ізноў пачаўся страшны тэрор.

Пашырэньне лёмбарднага крэдыту.

МАСКВА. Галоўная ўправа камуністэае гаспадаркі імякнэцца ўзмацаваць і разгарнуць лёмбардны крэдыт, які адну в форм рабочага крэдыту. Гэты крок мае сувязь з рэарганізацыяю рабочага крэдытаваньня. У хуткім часе будзе скліканы зьезд загадчыкаў лёмбардамі РСФСР.

Сродкі на літаратуру для вёскі.

Харькаўскі Акрымканком адусьціў 28.000 р. на закупку літаратуры для раённых і сельскіх бібліятэк і хатчытальняў, а таксама на закупку школьных прылад. Літаратура будзе разьмеркавана інспектураю Наркамасьветы.

Зьмена рыхтуецца.

На Данецкіх чыгунках адчыняецца некалькі курсоў для падрыхтоўкі паравозных машыністаў, дарожных мэястраў і памочнікаў начальнікаў станцый. Неабходныя сродкі будуць дадзены зацікаўленым ўстановам. Курсь гэтымі днямі распачнуць працу.

аргавізацыі, а цалай сістэмы мера-прыёмстваў, дзве асобныя мерапрыём-ствы былі б між сабою самым шчыльным парадкам звязаны. Тут для ніз-ных працаўнікоў патрэбна будзе вялі-варная праца. Але складанасць гэтай працы не павінна нас пужаць. Гэта праца палігачаеда тым вяліварным ро-стам унутры партыі, які мы маем. Ал-

Прамова Т. Румянцава.

Я хацеў спыніцца на працы камса-молу.

Апазіцыя, якая была на зьездзе, фактычна не падлічыла сярэдніх слабі вёскі—цэнтральнае фігуры наша-га будаўніцтва на вёсцы. Гэта не вы-падкова. Што пранануе апазіцыя? Складанне дэлегацкіх сходаў у сярэд-няцкай часткай моладзі. Калі расла-мачыць гэтую пранануе апазіцыі, то мы ўбачым, што яна пранануе скі-наць дэлегацкія сходы сярэдняцкай моладзі для таго, каб фактычна пра-водзіць з ёю рэвалюцыйную камсамолу працу. Разумеюцца, гэта пранануе ў сваёй аснове няверная. Тут адразу ві-даць, што ня трэба прымаць у кам-самол сярэдняцкую частку моладзі; ад-разу бачым большыя яе. І тут, каб выйсці са становішча, апазіцыя пра-пануе гэтыя сходы. Памылка, якая адоль вынікае, заключаецца ў тым, што, калі будзе склікаць такія дэлега-цкія сходы ў сярэдняцкай часткай мо-ладзі, то баспрэчна гэта будзе проціпа-стаўленнем асноўнаму асяродку камса-молу. Значыць з усіх гэтых меравань-няў гэта адзіная практычная пранану-е апазіцыі, разумеюцца, зьведам была адхілена,—і правільна.

Цяпер узнікае пытаньне, ці павін-на мы дапусціць рост камсамолу за кошт сярэдняцкае часткі моладзі вёскі? Тав. Сталін на зробленае запытаньне ЦК камсамолу аб далейшым росце камса-

на справа разумець агульны напрамак працы ў дачыненні да вёскі, але дру-гая справа тое, што нам трэба выка-наць вяліварную працу над сабою і асоб-нымі працаўнікамі за агульны напра-мак, за дырэктыву партыі. Нам трэба ісьці наперад, каб дайсці да мэты. Такая праца стаіць перад намі.

Мой даклад аб працы сярод бедна-ты мае мэтай падвесці палярэныя вынікі той новай па сутнасці справы, якая праводзілася намі. Пашырэнне пленум ЦК КП(б)Б па-вінен будзе абгаварыць і падагульня-ць гэты вопыт, які ёсць ва ўсіх пра-цаўнікоў, прысутных тут. Прычым, падагульняючы гэты вопыт, нам дава-дзіцца вызначыць цэлы рад далейшых мерапрыёмстваў, які ў будучым працэсе ўзмацнення працы на вёсцы наогул, так і сярод беднаты асабліва.

Усім вядома, што гэтыя новыя фор-мы працы ў асноўным сховацца з нашай палітыкай разварочвання та-варавароту між горадам і вёскаю, дзякуючы якой (палітыка) мы бачым выразна вынікаючы, досыць хуткі ўздым усёй народнай гаспадаркі. У гэтай палітыцы на падставе эканамі-чнага палення ўсіх гушчэй як го-раду, так і вёскі, мы наглядзем павы-шэнне палітычнай актыўнасці ўсіх гэтых груп. Калі датыкацца палітыч-най актыўнасці вёскі, дык мы можам наглядзець, як адзінваецца гэта актыў-насць у паставах нашых партый-ных устаноў, ЦК, вёскаў і канфэрэн-цый. Гэта актыўнасць выяўляецца ў тым, што пры агульным уздыме сярэд-няцкай групы на вёсцы ўзмацняюцца і абодвы крайнія флянкі: з аднаго бо-ку ўзмацняецца высковыя вяршыня і эканамічна і па актыўнасці, з другога боку,—бядняк і парабак. Грунтуючыся

Праца партыі сярод беднаты.

Даклад тав. Галадзеда на пленуме ЦК КП(б)Б.

КП(б)Б займае адно з першых месцаў у шэрагу партыйных арганізацый па ажыццяўленьню дырэктыў партыі аб працы сярод беднаты.

Факты сведчаць аб вялікай неабходнасці арганізацыі сходаў беднаты.

на гэтым становішчы, патрэбна было партыі знайсці шляхі, якія далі б магчымасць умацніць палітычную актыўнасць высковай беднаты, гэта значыць пралетарскай і поўпралетар-скай гушчы вёскі (адначасна ўзмацня-ючы і эканамічную дапамогу), як больш спадзейнай гушчы для дапамогі партыі. Гэтыя шляхі вызначыліся ў радзе да-кументаў вышэйшых партыйных уста-ноў, якія выяўляюцца больш выразна ў паставах кастрычнікавага пленуму ЦК РКП, якая паставіла асноўную задачу: ўзмацніць кіраўніцтва ўсім ся-лянствам, вызваляючы адначасна се-радняка з пад улішчу кулацтва, гру-пуцы навакол партыі самай бедняк гушчы вёскі з тым, каб пры агульнай палітыцы ажыццяўлення саветаў і іншых высковых арганізацый мы здолелі б за-беспячыць у іх кіраўніцтва партыі праз беднату, праз выбары ў гэтыя ўстановы самага большага ліку блізкіх нам элементаў вёскі, гэта значыць бядняцкіх элементаў з прыцягненнем у іх лепшай часткі сярэдняцтва.

Адначасна высюваецца пытаньне аб цэлым шэрагу захадаў эканамічнага парадку, каб можна было пры дапамо-зе дзяржавы, з аднаго боку, і на пад-ставе росквітку гаспадарчай, арганіза-ванай самадзейнасці высковай бедна-ты,—з другога, умацаваць паступова гаспадарчае становішча бедняка, вы-зваляючы яго гэтым самым ад эканамі-чнай залежнасці высковай верхавіны.

Што зроблена КП(б)Б сярод беднаты.

Кастрычнікаўскім пленумам ЦК РКП былі вызначаны новыя формы працы сярод беднаты, якія выяўляюцца ў тым, што мы сталі на шлях правя-дзеньня сходаў беднаты і арганізацыі груп у складзе саветаў, кааперацыі і г. д. Усім вам, таварышы, вядома, што партыя ішчэ ня мае дастатковае практычна ў гэтай працы. Авазвясцца, КП(б)Б стаіць у шэрагах першых арганізацый партыі, якія пачалі пача-таць практычнаму ажыццяўленьню ка-стрычнікаўскага рашэння ЦК РКП. Гэта мы маглі бачыць з ота-ровак нашага цэнтральнага друку. На-ша практыка, ці праўдзівей наш пача-так можа быць падставай тае прак-тыкі, якую партыя павінна набліць. Бюро ЦК КПБ блізі апрацаваны прак-тычныя дырэктывы, якія былі да зоны ўсім партыйным арганізацыям на мя-сцох. Што вызначалася ў гэтых ды-рэктывах? У першую чаргу там заў-важалася на патрэбу абавязковага ўдзянення на сходы беднаты і параб-коў, з другога боку мелася на ўвазе наведзіць працу так, каб гэтыя сходы праходзілі пры ўдзеле сярэднякоў. І самае галоўнае—гэта тое, што бюро ЦК высунула наперад пытаньне аб правільным разуменьні масцовымі партыйнымі арганізацыямі лініі партыі, бо ў гэтым захоўваецца сэнс усяго пи-таньня.

Некаторыя памылкі мясцовых арганізацый.

Калі мы падойдем да пытання аб тым, які мела адбітак гэтая агуль-на-партыйная лінія ў нашых мясцовых партыйных арганізацыях, дык тут мы можам сцвярдзіць, што абсалютнай большасцю арганізацый у асноўным правільна ўсвоена гэтая лінія, калі ня лічыць тых пасобных выпад-каў, калі ў шэрагу месцаў вынікала я б сказаў, тое ці іншае памылковае разу-меньне. У чым гэтае памылковае разу-меньне заключаецца? Калі судзіць па тых матэрыялах, якія ёсць ужо зараз у ЦК КП(б)Б у дастатковым ліку і які мы здолелі апрацаваць (праўда, ішчэ ня поўнасьцю), ва ўсім выпадку ў такой меры, якая дазваляе ўжо су-дзіць аб агульнай пастаўцы працы, ад агульных становішч і адмоўных зьявішч пры правядзеньні гэтае пра-цы, дык мы гэтыя памылкі можам разьмеркаваць вельмі так:

1) Спачатку, як толькі мы павінны былі пачаць гэту працу, у пасобных таварышоў і нават у некаторых арга-нізацый выявілася такая лінія, ці правільней, такое разуменьне, што пра-водзіць спецыяльныя сходы беднаты, хіць-б нават у зьвязку з перавыбара-мі сельскіх саветаў, ня вярта. Матэрыя-гэты былі такімі: што, нібыта, «зараз у большасці выпадкаў няма такога становішча, калі трэба было б пры да-памоце партыі ўносіць адпаведную ня-годнасць унутры вёскі». Другімі сло-

вам кажучы, гэта трэба разумець так, што ў вёсцы ніякага расслаення ня-ма і не заўважваецца, ніякага ўдзель-на кулакоў быць ня можа і г. д. Што калі партыя арганізуе сходы беднаты, гэ-тым самым уносіцца нягоднасць унутры вёскі, у чым няма патрэбы. І гэтыя пасобныя таварышы ста-вяць пытаньне так: ці патрэбна гэта нягоднасць унутры самое вёскі між сялянствам у той час, калі здаецца, наўколя ўсё спайкоўна?

Дзеля таго, каб гэтае разуменьне ахарактарызаваць фактам, дзеля таго, каб гэтую лінію, якая выяўляецца ў неабходнасці бядняцкіх сходаў, пад-цвердзіць, я прыводжу дзеля шэрагу фак-таў, якія далі абгруповаць камітэты.

Вось факт, які мы атрымалі з па-дагульнення вынікаў Калінінскім ак-ругковым. Акругком піша: «Ёнчэй частка партыйцаў, якая лічыць, што ў нашай беднай акрузе кулакоў няма і нам трэба збіраць гэтыя сходы вельмі асьцярожна, бо ў нас няма сталых кулакоў, а наша кулацтва—толькі на пошыхалі. Мы гугарым пра кулака, як пра нашага ворага, у той жа са-мы час ня ведаем яго, бо яго ў нас няма». Вось разважальні пасобных раённых арганізацый, пра якія нам па-ведамляе Бюро Калінінскага Акруг-кому.

Такі-ж факт, які сьведчае, на мой погляд, памылковую лінію пасобных мясцовых арганізацый, мы маем з бо-ку Вібруйскага акругкому, які навед-ляе, што «сярод сходаў партарганіза-цыі на раённых былі частковыя настроі, што гэтыя сходы беднаты прыво-дзяць да большага раслаення, аднаў-ляючы мінулае «камбедзі», што яны (сходы) не патрэбны, бо небяспечны з боку кулакоў чакаць нельга». Тое-ж са-мае паведамляе Слуцкі акругком, які фармуліруе ў сваіх вывадах пасобныя настроі, як «недазаконны гэтай працы па сутнасці» з боку пасобных тавары-шоў і мясцовых арганізацый. Каб не абцяжарваць увагу пленуму вяліка-колькасьцю фактаў, я павінен буду абмежавацца ішчэ толькі адным фак-там, азначыўшы, у якіх акругах былі падобныя выпадкі.

Даволі характэрны факт мы бачым з паведамленьня члена бюро Менскага акругкому т. Явасона, які праводзіў сходы ў акрузе. Ён казаў, што на пле-нуме райкому, які ён праводзіў, пры-сутнічала чалавек 25. Спрэчкі нахонт гэтага пытаньня былі вельмі жывыя. Выказалася каля 15 таварышоў, але з іх каля паловы супроць арганізацыі беднаты. Галоўныя думкі гэтых тавары-шоў такі: «калі беднату арганіза-ваць, сярэдняк пакрыўдзіцца, што на яго менш вяртаюць увагі; арганіза-цыя беднаты дае зчанку арганізаваць сярэднякам і кулакам сваю партыю (у гэтым раёне ў двух мясцох была спро-ба арганізаваць саюз сялян); арганіза-цыя беднаты можа выклікаць кісавань-

немагаваньне між бедняком сярэдняком і аднаго боку і кулаком з другога; ку-лак пакрыўдзіцца, і гэта можа паралі-заваць багатага селяніна, чаго рабід-ня вярта». Вось усе гэтыя пытаньні былі адначасна таварышамі, якія вы-казаліся на пленуме.

Цэлы шэраг таварышоў выказаўся ў тым духу, што ў часе перавыбарнае кампаніі пры арганізацыі беднаты ня вярта ўносіць у гэту працу палітыч-нага моманту і на сходах беднаты нічо-га не кажаць пра кулака і кулацкае вэсільце. Адным словам, т. Явасон па-ведамляе: «Надзвычайна болейні за-чапіць кулака, поўнае неразуменьне таго, што робіцца ў вёсцы. Настроі большасці таварышоў на пленуме са-чатуку быў такі, што ня трэба арга-нізаваць беднату, як кажа паставава Бюро ЦК, але калі была вытлумачана паставава ЦК, як дырэктыва, дык усё-ж пленум пастававаў выканаць яе».

Далей быў такі-ж самы выпадак у Магілёўскай акрузе, ішчэ раз у Мен-скай акрузе і ў цэлым раёне іншых ак-ругаў.

У прананаваных вам тэзісах, якія ўхвалены бюро ЦК, мы, хто працаваў над падагульненьнем гэтага вопыту, га-ворым, што гэты напрамак баспрэчна па-мылковы і што яго належыць выпра-віць. Мы маем факты, калі тыя тавары-шы, якія запэўваюць, што ня трэба арганізаваць бядняцкіх сходаў, але разам з тым выконваюць пастава-вы свайго акругкому і праводзяць гэ-тыя сходы дзеля вопыту,—кажучы, што пры абгаворы кандыдатаў у сельскія саветы (дзё, па іх думцы, няма вырав-на выяўленага расслаення) вярху-шачная частка вёскі выстаўляе свой опіс у процівагу таму, які быў скла-дзены бяднякамі. Гэта на лепцы свед-чыць аб тым, што ўсё-ж такі захаван-ны разнагалоскі ўнутры вёскі ёсць. Іх часта ня бачаць, а калі бачаць, дык вызваляюць жаданьне ня ўносіць спрэчак, дзеля гэтага і лічаць непа-трэбным гэтыя сходы. Пры такім па-дыходзе да пытаньня, можа выявіцца становішча, калі вызначэньне захаван-нае барашчы будзе сьведома зама-вацца і тым самым мы можам адстаць у арганізацыі беднаты.

Ёсць іншыя факты, якія, па нашай думцы, таксама сведчаць аб тым, што напрамак выправільна разумеюць. Ён выказаецца ў некаторай большы сяр-эдняка. Калі вызначыць склад бяд-няцкіх сходаў, дык таварышы імкнулі-ся абмежаваць яго досыць сурова, ня пущаючы сярэднякоў, а калі пущалі, дык па асобнаму надбору. Такія фак-ты былі ў некалькіх акругах. Між ін-шым, Слуцкі акругком у сваіх выні-ках піша нам: «У адным з раённаў пытаньне ўзьнімалася ў сэнсе скліку сходаў, складзеных выключна з аб-дольных беднякоў і іваліцыя ад сярэд-някоў... што можа выліцца нарэшце ў форму, ні ў якім выпадку не дапама-гаючому ўзмацненьню саваю бедняка і сярэдняка, а ў проціпастаўленньне бедняка сярэднюку. Зраауемля, акруг-ком правільна адначасна гэта напра-мак, як памылковы, ён яго зараз жа вы-правіў. У другім раёне склікаецца сход толькі для «актыўна беднаты».

Ёсць ішчэ выпадкі абмежаваньня ўдзелу сярэдняка. Калінінскі акругком аб выніках праробленай працы па-ведамляе: «Ёсць і іншыя выгадкі, калі ёсць думка ў таварышоў, што нам трэба вёсці працу толькі сярод бедна-ты, ня ўдзяваючы ў гэту працу се-радняцтва, бо сярэдняцтва само да нас прыдзе, калі мы сваёй працай па-дымем беднату, як эканамічна, так і палітычна». Ёсць таксама ішчэ вы-падкі з боку акругаў, між іншым Магілёўскай. Пры падрыхтаваньні вы-нікаў, на пасяджэньні бюро Магілёў-скага акругкому адзін таварыш па-ве-дамляе: «Пры правядзеньні сходаў у Магілёўскім раёне палярэныя праца праводзілася райкомам, але, як відэ-ля было мала, бо на сход была запро-шана выключна бедната, якой зьяві-лася з вёскі мала. У спрэчках зазна-лася, што бедната за апошні час зья-ляецца забітаю і абмідзенаю, што на беднату мала вяртаюць увагі і г. д. Погляд сходу: часцей угварыць такіх сярэдняка на гэтыя сходы».

(Канец дакладу будзе выдрукаван у затурнаім нумары).

Прамова т. Гарбуза.

Калі на нашым зьездзе меншасць абвінавачвала напрамак замававаньня кулака, калі мы замяліся ў Беларусі пытаньнем аб працы сярод беднаты, то гэта выстульненне здавалася нам дэмагогіяй, бо на грунце пастававы кастрычнікавага пленуму ЦК мы да-зведлі правяці шырокую працу сярод беднаты і працу па адмежаваньню ку-лака. І ўсё-ж у нас ёсць на мясцох таварышы, якія выступаюць і кажучы, што ў нас няма кулакоў, што з сярэд-няком ня трэба праводзіць практыч-нае працы.

З усяго гэтага я раблю вывад, што паглыбляючы ўсю нашу вывадую працу, трэба праводзіць палітыку прапа-ганды так, каб усе арганізацыі, асаб-ліва актыўны, жылі адным жыццём з партыяй, усімі тымі настроямі і ўхі-ламі, якія ў ёй маюцца, каб яны высь-вятляліся перыядычна ў нашым друку і каб яны ня былі адарванымі ад партыйнага жыцця.

Прамова тав. Шафранскага.

Таварышы, боць рэчы, з якімі жар-таваць недазволена!

Нябачанае ў гісторыі нашае партыі выстульненне кіраўнікоў левінградзкае арганізацыі і іх пасобных аднадум-цаў са складу ЦК з садкаладам па палітычнай справе дачы нашага ЦК паставіла пад пагрозу адзінства партыі.

Ішчэ да 14 га зьезду, ЦК, апраючы-ся на навуцы мінулага, рашуча ад-хіліў усякія спробы дыскусіраваць, імкнуўся зьнішчыць рознагалоскі ўнутраным падатам, імкнуўся забясп-ячыць неабходнае адзінства і кал-лектыўнае кіраўніцтва партыі.

Але калі апазіцыя распачала дыску-сію, зьезд вымушан быў пасля аб-мераваньня напрамку апазіцыі, дару-чыць будучаму ЦК праводзіць рашу-чую барадбу з усімі спробамі пахры-ву партыі, адкуль бы яны ня выходзі-лі і хто-б не стаў на іх чале.

Адзак, 14-ты зьезд выбраў свой ЦК, у які ўвайшлі і т. Зіноўеў і тав. Ка-монеў і левінградцы: Вудакімаў, Ва-даеў.

Гэтым зьезд сказаў славамі Сталіна: партыя хоча адзінства, і яна даб'ецца яго разам з т. т. Каменеўым і Зіноўе-вым, калі яны гэтага захочуць, і бля-іх, калі яны гэтага не захочуць.

Большасць зьезду высювала ў пер-шую галаву ня тое, што нас разьва-дае, а тое, што нас аднае, зьмячваю-чы фармуліроўкі рэзалюцыі, робячы ўсё для таго, каб захаваць адзінства ў нашых радках. Людзі партыі павін-ны былі так зрабіць.

Марк у свой час пры заснаваньні 1-га Інтэрнацыяналу, у Інтэрсаха адзінства, гатовы быў ісьці на ўступкі.

Такой-жа палітыка і прытрымліваў-ся Ленін. На 10-м зьездзе партыі Ленін казаў рабочай апазіцыі, якая ўсё заўляла, што на ўступкі ня вго-дзіцца,—«а партыя на ўступкі ідзе;

трэба, каб праца была дружная». На 10-м зьездзе нашае партыі Ле-нін, зачытаўшы вынікі з артыкулу та-к-званай «рабочай апазіцыі», якая пісала: «Нават у выпадку перамогі на зьездзе—заставіцца ў асяродку партыі і крок-за-крокам адстойваць свой пункт погляду, выратоўваючы партыю і выраўняючы яе напрамак»—адаў «павінае» прадугаджанае рабочай апазіцыі, якая сапраўды падірпела перамогу і сказаў: «Выбачыце, але я ад свайго імя дазваляю ўгульненіцца заявіць, што гэтага партыйны зьезд не даволіць».

На тым-жа 10-м зьездзе з выпадку іроніі да рабочай апазіцыі на 2-м зьездзе горнаробчы, «што вась, моў, Ленін і Троцкі аб'ядналіся», тав. Ле-нін, ухвалючы словы Троцкага: «Хто не разумее, што трэба аб'яднацца, той ідзе супроць партыі; разумеюцца, мы аб'яднаемся, бо мы—людзі партыі»—сказаў, што ён падтрымаў Троцкага: «Калі ў ЦК складаюцца больш-менш роўныя групы, партыя абмяркуе і вы-рашыцца так, што мы аб'яднаемся згодна волі і паказаньняў партыі».

Але мы ведаем, што адзінства ня можа быць забяспечана толькі фар-мальным падначаленьнем меншасці большасці.

Адзінства дасягаецца поўным урау-меньнем усёй партыі яе палітыкай.

Задачы, якія стаюць перад намі, павінны зрабіцца вразумелымі для кожнага члена партыі, для кожнага пра-летарыя.

Калі ўсе сумненні, якія маюцца ў некаторых, рассьсеюцца, тады мы будзем спайкоўны за сапраўднае адзін-ства нашае партыі.

Але для гэтага трэба з найвялікшай увагай вывучыць пастававы зьезд і тое, што прананавала апазіцыя—іх тэарэтычныя аналізы, азначэньні і практычныя прананавы.

У МЕНСКУ.

Перавыбары ўпаўнаважаных Менцэрабкопу.

Сярод пажарнікаў.

Пажарнікі пасвойму маюць становішча работнай кааперацыі. У сваіх прамовах яны прыдаюць асаблівае значэнне крэдытаванню, якое пакуль што абмяжоўваецца «доўгатэрміновым» на паперы.

Далей, крэдытаванне павінна давацца ня толькі на тэкніку, апазі і абутак, але і на прадукты першай патрэбы.

Пажарнікі імкнучыся наваз КДБ аб заданых кааперацыі ажыццяўляць у поўнай меры.

Яны жадаюць як найхутчэйшай перамогі кааперацыі над прыватнай крамакай.

У ЦБ пралетарскага студэнцтва.

Снідка пры набыцці падручнікаў.

ЦБ П.С. убудовае хатэльнае перада БДВ аб 40 проц. снідкі дзеля студэнтаў пры куплі падручнікаў і інш. вучэбных прыладаў.

Залічэнне Месяцскаўскага белпэда-тэхнікуму ў аб'яднанне пралетстуду.

Месяцскаўскі педагагічны тэхнікум, які адчынены ў мінулым годзе, залічваецца ў агульнае аб'яднанне Беларускага пралет. студэнцтва.

Скарыванне зімовых ванацый.

ЦБ П.С. разаслала па ўсіх навуковых устаноўках інструкцыю аб правядзенні падрыхтоўчай кампаніі сярод студэнтаў, ад'яжджаючых на вёску на зімовыя вакацыі.

У гэтым годзе грамадзянская праца студэнтаў на вёсцы будзе ісці па 2-х галянах, а імяна: будзе высвятляцца 5-ці гадовы плян будавання сельскай гаспадаркі ў БССР і палітыка на вёсцы. Кожны студэнт, які ад'яжджае на вёску, павінен выбраць адну з гэтых галянаў і добра да яе падрыхтавацца.

Зікурсія ў РСФСР.

Для студэнтаў БДУ падрыхтоўваюцца 2 экскурсіі — у Маскву і Ленінград. Паедуць, галоўным чынам, студэнты апошніх курсаў універсітэту.

Магілёўскае гарадзкое бюро пралетстуду.

У студзені будзе арганізавана ў Магілёве пры акр. праф. саветае гарадзкое бюро пралетстуду, якое яднае 3 магілёўскія тэхнікумы і акруговую парт. школу.

Ахова здароўя.

Зьезды.

У палове лютага Нар. Кам. Асцетыя оклікае 2 нарады — санітарных дактароў і па ахове маперы і дзіцяці.

Абедзьве нарады будуць навуковага характару і маюць мэтай высветліць агульнае пастаноўку справы на гэтых галянах у БССР.

Фармацэўтычны завод.

Канчаткова абсталяваны фармацэўтычны завод у лябараторыі ў Менску. У сучасны момант на заводзе працуе 10 аддзяленняў.

Сувязь.

Паштовае ведамства закончыла арганізацыю паштовай сувязі ў Міншчыне.

У Смаленскім раёне ахоплены паштовай сувязю 103 населеныя пункты (32 проц. агульнага ліку іх), Увядзенні — 109 (41 проц.), Пухавіцкім — 98 (41 проц.), Чарвенскім — 113 (32 проц.), Койданаўскім — 130 (32 проц.).

Прадбачацца далейшае пашырэнне паштовай сувязі ў працягу бліжэйшых месяцаў.

Новая такса за тэлеграмы.

Пашт.-тэлегр. квянтора ўстанавіла новую таксу за пасылку тэлеграму.

Плата падышлася на 1 кап. за слова і з, бярыцца 7 кап. за слова.

Дэлегаты на ўсесаюзнае з'езд прадстаўнікоў працоўных калектываў.

На ўсесаюзнае з'езд прадстаўнікоў працоўных калектываў ад БССР выехалі — т. т. Ер Фёў (Нар. Кам. Працы) і Дзічкоўскі (ад Віцебску).

Выраб шкла ў БССР.

За апошні справядачны месяц усе шкляныя заводы БССР вырабавалі 1.633 скрынкі вакожнага шкла, 2.126.229 шт. лімавага, 461.675 шт. рознай пасуды і інш.

На Біржы Працы.

7 студзеня пасланы на працу: Па секцыі разумовы галіны — 6 асоб, на секцыі фізічнай працы і малатабачы і пад-ростак.

Маладыя кааператары.

Белкаўскае назначыў на све прадпры-ёмствы і ў устаноў 35 пераросткаў — выхаванцаў дзіцячых дамоў.


З гэтага кадры рыхтуюцца кваліфікаваныя кааператары.

Гадоўлітбал № 15018

Шахматы

№ 52⁹, 1926 г.

Пад рэданцыяй А. Каспернага.
Эпаўд Кубеля (з яго кнігі 150 эпаўд).



Белыя пачынаюць і выіграваюць.
Папраўна: у эпаўдзе Лазар, глядзі адзел за 1/1 на г6 павінен стаць чорны Слон.

Партыя іграная 3/1 у чэмпіонаце Менску.

Белыя А. Каспернага, чорны Ліпкінд.

1. Kg1-f3, d7-b5, 2. c2-c4, c7-c6, 3. b2-b3, Cc8-f5, 4. Cc1-b2, e7-e6, 5. d2-d3, Kg8-f6, 6. Kb1-d2, Kb8-d7, 7. g2-g3, Cf8-d6, 8. Cf1-g2, 0 0 9 0-0, e6-e5, 10. d3-d4, e5-e4 11. Kf3-e5. Cd6:e5, 12. d4-e5, Kf6-g4, 13. c4:d5, c6:d5, 14. Kd2-b1, Cf5-e6, 15. Kb1-c3, Kd7:e5, 16. h2-h3, Kg4-h6, 17. Kc3:e4, d5:e4, 18. Cb2:e5, f7-f5, 19. e2-e3 Kf6-f7, 20. Ce5-d4, a7-a6, 21. e4-e3, Fd8-f7, 22. Fe2 b2, Ke7-g5 23. Lf1-d1, La8 e8, 24. Fb2 e2, Ce6-d5 чорныя гуляюць вельмі добра. 25. Cd4 b2 сла-на троба захаваць, каб мець хоць якія небудзь контр шансы... Fe7-f7, 26. La1-c1, Kg5 f3+, 27. Kp. g1-h1, Cd5-c6, 28. Lc1-c5, Lc8 d8, 29. Fe2-c2, Ld8-d7, 30. Cg2-f1, Kp g8-h8 31. Ld1:d7, Ff7:d7, 32. Fe2-c3, Lf8-f7 33. Kph1 g2, Lf7-f6, 34. Fe3 b4, Lf6-f7, 35. Cb2-c3, h7-h5, 36. Cf1-e2, b7-b6? чорныя добра гулялі, але страцілі час, і астатнія ходы павінны рабіць паспешна, што троба лічыць прычынай памылкі. 37. Fb4:b6, Ce6 b5, 38. Ce2:b5, ab5:b6, 39. Lc5:b5, Fd7-d1? 40. Fb6-h6+ чорныя вдаліся. Партыя хаця і праіграная Ліпкіндам, але характэрныя добры абмыслевы стэль яго гульні.

ХРОНІКА.

Заўтра 10-1 у клубе «Карла Маркса» ачародны тур чэмпіянату.

Гастінгс.

Закончыўся міжнародны турнір. Першы і другі прызы атрымалі Алкін і Відмар, траці і чатыры Бтс і Мігэль. Алкін і Відмар праігралі нводнае парты, зрабілі між сабой розыгрыш.

Водгукі на нашы карэспандэнцыі.

«СТАН ПАЛЕПШЫЎСЯ»

«Сав. Беларусь» № 287 ад 18-ХІІ 1925 г.) У № 287 нашай газеты — ад 18 снежня 1925 г. — была змешчана заметка аб вышэйшых курсаў беларусказнаўства пад загалоўкам «Стан палепшыўся».

Аўтар заметкі ня аўсім правільна высветліў становішча курсаў, што выкакала ад-ка прадстаўнікі мясцоваму курсу.

Прадстаўнікі мясцоваму ў сваім лісьце ў рэдакцыю даводзіць, што становішчы курсан-таў — раўняшае, бо ў цэлым пакі, які разліч-чан на 40 асоб, змяшчаецца 45, і ў гэ-тым пакі 45 чалавекам займацца разумомай працай вельмі цяжка.

Адносна аўдыторыі для заняткаў прад-стаўнікі мясцоваму кажа, што яна «халодная, а сьценны сьц. мабільны, не бадліся ад пачатку разваліцца».

Справа са стымпэдыямі для курсантаў вы-рашана таксама ня аўсім здавальваюча.

Папраўкі.

У нумары № 6 (1601) газеты «С.Б.» на 8-й старонцы пад загалоўкам: «У Цэнтр. Ір-Бюро Іабулушту», у Пляншчынскім раёне» напрукавана: у Музыі знаходзіцца пераліска.. а павінна быць: знойдзена пераліска..

Ва ўчэршым нумары «Сав. Бел.» у ар-тыкуле «За нацыянальны характар Заходняга Палесся» па абмыслы ўказана, што белару-скі дэпутат у Польскі сойм прашоў ад Палесся ў Берсьці. У сапраўдасці ён (Ярміч) прашоў у Пінску.

ЗГУБЛЕНА:

— Атэстат аб сканчэньні праекта новаіза брэснай ашчыны для паляровай вытвор-часьці, выд. Маскоўскім Саветам Іжынкэруў Бутуралі В. А., № 853.

Адказны рэдактар М. НУДЗЕЛЬНА

АБВЕСТКА.

Менскі акруговы п/адд. ЗАГС вы-зьява на 8-га лютага 1926 г.

гр. ПЕРСКУЮ ГАЛЕНУ МІКАЛАЕВУ, па бацьку «Левіну» на справе скасаваньня шлюбу з гр. ПЕРСКИМ МІХАЎСЕМ АБРАМАВІМ.

Знаёмы чалавек ЗАГС Менскага раёну, ому, Прытулскі

Каляндарная раскладка перавыбарных сходаў ўпаўнаважаных Менцэрабкопу.

№ сходаў па парапарку	Наймена-ваньне саюзу.	Найменаваньне прадпрыем-стваў ці ўстаноў.	Гадына сходу.	Месца сходу.
9 га студзеня.				
72	Транспарт. прап.	Белпагруз	7	Памяшк. Белпагруз
73	Хімікаў.	Рабочыя і служачыя прыватных прад-прыём.	7	саюзу.
74	Харчавікоў	Пякарня ЦРК	6	заўкому
75	Друмароў	Ф.ка., Полігр.ф.* і канвэртная ф.ка.	3	Клуб друкароў
10-га студзеня.				
76	Харчавікоў	Рабочым прыватных прадпрыемстваў прап. калект. цукерніц, п.к. папярос-віц млын «Апраджэньне»	7	Клуб Лявоўска
11-га студзеня.				
77	Рабкамхоз	Супрацоўнікі бавна-прачашнага аддзелу	6	Памяшк. устаноў

На ўсе перавыбарныя сходы запрашаюцца прадстаўнікі друку Выбарчай Камісія.

Загадам па ВСНГ СССР ад 23-ХІІ 1925 г., за №219, Масластан-дыкат і Жырсындыкат аб'яднаны ў адзін

Усесаюзнае Маслабойна-Жыравы сьиндыкат пад найменнем «МАСЛАЖЫРСЫНДЫКАТ».

Згодна циркуляру праўленьня Маслажырсындыкату ад 30-ХІІ 1925 г., за № 9, ЗАХОДНЯЕ АДДЗЯЛЕНЬНЕ ЖЫРСЫНДЫКАТУ з 1 студзеня 1926 году ПЕРАЙМЕНАВАНА ў

«Заходняе аддзяленьне МАСЛАЖЫРСЫНДЫКАТУ», аб чым і даводзіцца да ведама ўстаноў і арганізацый. Адрас: Менскі, Намуістычная, 6

Заходняе аддзяленьне МАСЛАЖЫРСЫНДЫКАТУ.

ТЭАТР—КІНО

Бел. Дзярж ТЭАТР.

Субота 9-га студзеня.

Спэтакль яўрэйскай трупы.

Кіно «Красная Звезда».

Грандыёсны баявік.

«Крыж і маузэр».

У 8-мі частках.

Кіно «Пролетарий».

Дуглас Фэрбанкс

у карціне «ЗНАК ЗЭРО».

Баявік Нью-Ёрку.

«ЛАУКАЧЫ»

Кіно-раман у 7-мі частках.

Кіно «Спартак».

ЗГУБЛЕНЫ:

— Капэрац. кніж. МПРК № 6389, в.д. саюз прап. транспарту, Метару В. Г., кв. 76.

— Пашт., выд. Ліпечай міліц. Тамбоўскай губ. Аўзыміскай М. А., кв. 78.

— Рэгістр. карт. на кава, в.д. Самхвалю-скім вал. вых. кам. Лішаю І. К., кв. 79.

— Лічн. карт. № 68, выд. Астрашыцка-Гарэцкім вал. вых. кам., Яскевічу К. В., кв. 80.

— Лічн. кніж., выд. Чурываўскім с.с., Радзькоў І. К., кв. 81.

— Кніж. на к. ня выд. Чурываўскім с.с., Радзькоў І. К., кв. 82.

— Пасьведч. № 19, выд. Менск. акр. ваен. кам. Гахоўчу Ф. П., кв. 83.

— Саброўскі бл. № 21165, выд. саюз. прап. зямлі і лесу, пасьведч. № 31, выд. Слукіч акра, Гахоўчу Ф. П., кв. 84.

— Учотн. карт., выд. Благавешчанскім ваен. кам. Пратапапоў Г. М., кв. 85.

— Пашт., выд. Менск. гар. міліц. мэтрычны выліс, выд. Благавешчанскім касцёлам, Пратапапоў Г. М., кв. 86.

— Пасьведч. № 30, выд. Б.Д.У., пасьведч. № 430, выд. канвэрт. мэфірку В. Д. У., Барановскаму К. М., кв. 86.

— Часовае пасьведч. № 1, выд. менск. акр. ваен. кам. Барановскаму К. М., кв. 87.

— Сабр. кніж., выд. саюз. прап. зямлі і лесу, Лягешчэвічу В. З., кв. 88.

— Пасьведч. № 19, выд. Менск. акр. ваен. кам., Гахоўчу Ф. П., кв. 83.

— Саброўскі бл. № 21165, выд. саюз. прап. зямлі і лесу, пасьведч. № 31, выд. Слукіч акра, Гахоўчу Ф. П., кв. 84.

— Учотн. карт., выд. Благавешчанскім ваен. кам. Пратапапоў Г. М., кв. 85.

— Пашт., выд. Менск. гар. міліц. мэтрычны выліс, выд. Благавешчанскім касцёлам, Пратапапоў Г. М., кв. 86.

— Пасьведч. № 30, выд. Б.Д.У., пасьведч. № 430, выд. канвэрт. мэфірку В. Д. У., Барановскаму К. М., кв. 86.

— Часовае пасьведч. № 1, выд. менск. акр. ваен. кам. Барановскаму К. М., кв. 87.

— Сабр. кніж., выд. саюз. нар. хэрч., Бач-коўскай Т. І., кв. 60.

— Лічн. карт., выд. менск. акр. ваен. кам., Налібоўскаму Ш. Б., кв. 61.

— Сабр. кніж. № 21, выд. саюз. будаўні-коў, Драпову В. Н., кв. 62.

— Лічн. карт. № 2316, выд. менск. акр. ваен. кам., Драпову В. Н., кв. 63.

— Квалірац. кніж. МПРК выд. саюз. кам. хоза, Шалькевічу С. Я., кв. 64.

— Учотн. карт., выд. гарадзкім пав. ваен. кам., Нікіцічу І. М., кв. 65.

— Мэтрычны выліс, выд. Гарадзкім Заг-сам, Нікіцічу І. М., кв. 66.

— Пасьведч. № 30, выд. Б.Д.У., пасьведч. № 430, выд. канвэрт. мэфірку В. Д. У., Барановскаму К. М., кв. 86.

— Часовае пасьведч. № 1, выд. менск. акр. ваен. кам. Барановскаму К. М., кв. 87.

— Сабр. кніж., выд. саюз. нар. хэрч., Бач-коўскай Т. І., кв. 60.

— Лічн. карт., выд. менск. акр. ваен. кам., Налібоўскаму Ш. Б., кв. 61.

— Сабр. кніж. № 21, выд. саюз. будаўні-коў, Драпову В. Н., кв. 62.

— Лічн. карт. № 2316, выд. менск. акр. ваен. кам., Драпову В. Н., кв. 63.

— Квалірац. кніж. МПРК выд. саюз. кам. хоза, Шалькевічу С. Я., кв. 64.

— Учотн. карт., выд. гарадзкім пав. ваен. кам., Нікіцічу І. М., кв. 65.

— Мэтрычны выліс, выд. Гарадзкім Заг-сам, Нікіцічу І. М., кв. 66.

— Пасьведч. № 30, выд. Б.Д.У., пасьведч. № 430, выд. канвэрт. мэфірку В. Д. У., Барановскаму К. М., кв. 86.

— Часовае пасьведч. № 1, выд. менск. акр. ваен. кам. Барановскаму К. М., кв. 87.

— Сабр. кніж., выд. саюз. нар. хэрч., Бач-коўскай Т. І., кв. 60.

— Лічн. карт., выд. менск. акр. ваен. кам., Налібоўскаму Ш. Б., кв. 61.

— Сабр. кніж. № 21, выд. саюз. будаўні-коў, Драпову В. Н., кв. 62.

— Лічн. карт. № 2316, выд. менск. акр. ваен. кам., Драпову В. Н., кв. 63.

— Квалірац. кніж. МПРК выд. саюз. кам. хоза, Шалькевічу С. Я., кв. 64.

— Учотн. карт., выд. гарадзкім пав. ваен. кам., Нікіцічу І. М., кв. 65.

— Мэтрычны выліс, выд. Менск. Загсам, Завацкому О. Г., кв. 69.

1-ая дзяржаўная друкарня.